

Дзённік універсіяды

Залаты і два сярэбраныя медалі ў скарбонцы беларусаў!

Сусветная зімняя ўніверсіада ў Казахстане ў самым разгары. Першыя дні спаборніцтваў для беларускай каманды аказаліся вельмі паспяховымі. У першы дзень спаборніцтваў студэнт БДУФК Арцём Башлакоў заваяваў сярэбраны медаль у фрыстайле (лыжная акрабатыка). Арцём у фінале паказаў вынік 90,94 бала, а апярэдзіць яго ў выніковым пратаколе змог толькі кітаец Лі Жанлінь.

Яшчэ адной сярэбранай медалісткай універсіяды стала беларуская гарналыжніца студэнтка БДУФК Марыя Шканава. У суперкамбінацыі (камбінаваны слалам) наша спартсменка паказала другі вынік (2 мініуты 10,02 мініуты), саступіўшы толькі расіянеццы Настассі Сіланцьевай (2 мініуты 8,24 секунды). Бронзавы медаль заваявала славацкая спартсменка Барбара Контарава (2 мініуты 10,35 секунды).

А першы залаты медаль універсіяды на дыстанцыі 3000 метраў заваявала наша канькабежка Марына Зуева (яе вынік — 4 мініуты 18,26 секунды), “серабро” атрымала японская спартсменка Нана Такахашы (+9,42), а “бронзу” — расіянка Але-на Сахракова (+9,63). Такім чынам, у скарбонцы беларускай зборнай зараз тры медалі, у медальным заліку Беларусь займае шостае месца — пасля Расіі, Казахстана, Кітая, Польшчы і Італіі.

Студэнтам-спартсменам давялося паўдзельнічаць у лыжных гонках, якія адбыліся ў лыжна-біятлонным комплексе “Алатау”. Індывідуальная гонка класічным стылем для жанчын склала 5 км. Настасся Майнгарт (БДУФК) заняла ў ёй 11 месца, Іна Луконіна (Беларуская дзяржаўная ордэна Кастрычніцкай рэвалюцыі і ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчая акадэмія) стала 17-й, 21 месца заняла Марыя Рашчынская (БДУФК), а на 36-й пазіцыі аказалася Марына Букініч (БДУФК). У спаборніцтвах сярод мужчын гонка склала 10 км. 17-м у ёй прыйшоў Аляксандр Саладкоў (Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь), 42 месца заняў Аляксандр Воранаў (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова), 55-м стаў Віктар Якіменка (БДУФК), а 66 месца заняў Алег Чычыкаў (БДУФК).

Беларускія спартсмены ўдзельнічалі ў гонцы праследавання (5 км — жанчыны, 10 км — мужчыны). Лепшай з нашай каманды (а ўдзельнічалі 62 спартсменкі) аказалася Настасся Майнгарт, заняўшы ў гонцы 14 месца. 18-й стала Іна Луконіна, 22 месца — у Марыі Рашчынскай, а Марына Букініч стала 37-й. У мужчынскіх спаборніцтвах прымалі ўдзел 87 чалавек. Лепшым лыжнікам сярод беларусаў стаў Аляксандр Саладкоў, які прыйшоў 16-м, 41 месца заняў Віктар Якіменка, а 50-м у гонцы праследавання стаў Алег Чычыкаў.

Нашы юнакі і дзяўчаты яшчэ выступаць у біятлоне, канькабежным спорце, а таксама фігурным катанні (танцы на лёдзе). Жадаем спартсменам новых дасягненняў і перамог!